

АСАБЛІВАСЦІ ПЕРАХОДУ НА ЧАТЫРОХГАДОВЫ ТЭРМІН НАВУЧАННЯ НА ПРЫКЛАДЗЕ СПЕЦЫЯЛЬНАСЦІ І СТУПЕНІ ВЫШЭЙШАЙ АДУКАЦЫІ «ПРАМЫСЛОВАЯ ЭЛЕКТРОНІКА»

Ю. В. Крышнёў

*Установа адукацыі «Гомельскі дзяржваўны тэхнічны
універсітэт імя П. В. Сухога», Рэспубліка Беларусь*

Кафедрай «Прамысловая электроніка» ГДТУ імя П. В. Сухога ажыццяўляеца падрыхтоўка спецыялістаў:

– на I ступені вышэйшай адукацыі:

1) па спецыяльнасці 1-36 04 02 «Прамысловая электроніка» з кваліфікацыяй «інжынер па радыёэлектроніцы», па спецыялізацыях:

- 1-36 04 02 01 «Мікраэлектронныя і мікрапрацэсарныя кіравальныя і інфармацыйныя прылады»;

- 1-36 04 02 02 «Тэхніка і сродкі электроннай сувязі»;

2) па спецыяльнасці 1-53 01 07 «Інфармацыйныя тэхналогіі і кіраванне ў тэхнічных сістэмах» з кваліфікацыяй «інжынер па інфармацыйных тэхналогіях і кіраванні»;

– на II ступені вышэйшай адукацыі:

1) па спецыяльнасці 1-41 80 02 «Тэхналогія і абсталіванне для вытворчасці паўправаднікоў, матэрыялаў і прыбораў электроннай тэхнікі» з кваліфікацыяй «магістр тэхнічных навук»;

2) па спецыяльнасці 1-53 80 01 «Аўтаматызацыя і кіраванне тэхналагічнымі працэсамі і вытворчасцямі» з кваліфікацыяй «магістр тэхнічных навук».

За перыяд 1987–2017 гг. кафедрай падрыхтавана 2727 спецыялістаў, з іх – па дзённай форме навучання – 1555; па завочнай форме навучання – 1172; скончылі навучанне з адзнакай – 121.

Усе адукацыйныя стандарты спецыяльнасці вышэйшай адукацыі 1-36 04 02 былі распрацаваны з удзелам спецыялістаў кафедры «Прамысловая электроніка» ГДТУ імя П. В. Сухога:

– I пакаленне, 1998 г. – РД РБ 02100.5.224–98. Па патрабаваннях стандарта нарматыўная працягласць засваення праграмы пры вочнай форме навучання складае 5 гадоў (8990 гадзін);

– II пакаленне, 2007 г. – ОСРБ 1-36 04 02–2007. Па патрабаваннях стандарта нарматыўны тэрмін падрыхтоўкі спецыяліста пры дзённай форме навучання складае 5 гадоў (9774 гадзін), не менш за 300 заліковых адзінак; пры завочнай форме навучання – 6 гадоў;

– III пакаленне, 2013 г. – ОСВО 1-36 04 02–2013. Па патрабаваннях стандарта тэрмін атрымання вышэйшай адукацыі ў дзённай форме атрымання адукацыі складае 4 гады (8100 гадзін); у вячэрній форме – 5 гадоў; у завочнай форме – 5 гадоў; у дыстанцыйнай форме – 5 гадоў; нарматыўная колькасць заліковых адзінак – 240.

Дзейсны адукацыйны стандарт ОСВО 1-36 04 02–2013, адносна свайго «папярэдніка» (ОСРБ 1-36 04 02–2007), прадугледжваў наступныя асаблівасці:

- скарачэнне колькасці курсавых праектаў (1 замест 4), курсавых работ (3 замест 4), у тым ліку – скасаванне комплекснага курсавога праекта па дысцыплінах спецыялізацыі;

- скасаванне Дзяржаўнага экзамена па спецыяльнасці;

- скасаванне агульнаінжынернай практикі, скарачэнне працягласці тэхналагічнай і пераддыпломнай практикі;

- перанос шэрагу дысцыплін паміж цыкламі: «Кіраванне прамысловымі аб'ектамі», «Лакальныя інфармацыйныя сістэмы» – з цыклу дысцыплін спецыялізацыі ў цыкл агульнапрафесійных і спецыяльных дысцыплін; «Методы і тэхніка навуковага эксперименту», «Тэорыя электрасувязі» – з цыклу дысцыплін спецыялізацыі ў цыкл прыродазнаўча-навуковых дысцыплін, з адпаведнай карэктроўкай іх зместу;

- скасаванне шэрагу дысцыплін вучэбнага плана: «Хімія», «Мадэляванне электронных прылад», «Апаратныя і праграмныя сродкі ПЭВМ»;

- з’яўленне ў вучэбным плане новых дысцыплін: «Гісторыя сусветнай культуры», «Станаўленне і развіццё беларускай дзяржаўнасці», «Асновы бізнесу і права ў радыёэлектроніцы»;

- аб’яднанне сямействаў дысцыплін (або іх асобных разделаў) у складзе новых інтэграваных модуляў: «Філасофія», «Эканоміка», «Паліталогія», «Гісторыя», «Асновы абароны інфармацыі», «Бяспека жыццяздзейнасці чалавека».

Змяненні ў працпорціях паміж колькасцю гадзін аўдыторнага навучання для розных цыклаў дысцыплін вучэбнага плана адлюстраваны ў табл. 1.

Табліца 1

Параўнанне колькасці гадзін і адносных доляў асобных цыкліў дысцыплін у тыповых вучэбных планах спецыяльнасці 1-36 04 02 «Прамысловая электроніка» паводле адукацыйных стандарту II і III пакаленняў

| Назва цыкла | ОСРБ 1-36 04 02–2007 | ОСВО 1-36 04 02–2013 |
|---|----------------------|----------------------|
| Цыкл сацыяльна-гуманітарных дысцыплін | 704 (15,8 %) | 272 (7,6 %) |
| Цыкл прыродазнаўча-навуковых дысцыплін | 868 (19,5 %) | 852 (23,8 %) |
| Цыкл агульнапрафесійных і спецыяльных дысцыплін | 2494 (56,0 %) | 2054 (57,3 %) |
| Цыкл дысцыплін спецыялізацыі | 384 (8,6 %) | 404 (11,3 %) |
| Усяго гадзін | 4450 | 3582 |

Для забеспячэння патрабаванняў новага вучэбнага плана неабходна было для большасці дысцыплін перагледзіць змест. Аб'ём аўдыторных гадзін змяніўся ў некаторых выпадках у бок павялічэння, а ў некаторых – у бок памяншэння. Акрамя таго, у шматлікіх выпадках істотна змянілася размеркаванне гадзін дысцыпліны па відах заняткаў (лекцыйныя, лабараторныя, практичныя, гадзіны на курсавое праектаванне, гл. табл. 2).

Табліца 2

**Прыклады змяненняў колькасці і спектра аўдыторных гадзін
па аднайменных дысцыплінах у вучэбных планах спецыяльнасці
1-36 04 02 «Прамысловая электроніка» паводле адукатычных
стандартаў II і III пакаленняў**

| Назва дысцыпліны | ОСРБ 1-36 04 02-2007 | | | | ОСВО 1-36 04 02-2013 | | | |
|---|----------------------|-------|------|--------|----------------------|-------|------|--------|
| | Усяго, гадзін | Лекц. | Лаб. | Практ. | Усяго, гадзін | Лекц. | Лаб. | Практ. |
| Тэорыя электрычных ланцугоў | 170 | 86 | 34 | 50 | 118 | 50 | 34 | 34 |
| Тэарэтычныя асновы інфармацыйна-вымяральнай тэхнікі | 102 | 68 | 18 | 16 | 50 | 34 | 16 | – |
| Тэорыя электрасувязі | 64 | 32 | 32 | – | 42 | 22 | 20 | – |
| Апаратура лічбавай апрацоўкі сігналу | 64 | 32 | 32 | – | 112 | 48 | 64 | – |
| Электронныя прамысловыя прылады | 64 | 32 | 32 | – | 98 | 50 | 32 | 16 |
| Радыёпрыёмныя і радыёпередавальныя прылады | 96 | 64 | 32 | – | 128 | 64 | 32 | 32 |

Аналіз паказвае, што змяненні ў структуры дысцыплін вучэбнага плана маюць мэтай большую практикарыентаванасць плана ў цэлым.

З улікам таго, што на кафедры вядзеца падрыхтоўка па двух блізкіх спецыяльнасцях I ступені вышэйшай адукатыі і на трох формах атрымання адукатыі, падрыхтавана наступнае:

– былі распрацаваны новыя вучэбныя планы па спецыяльнасці 1-36 04 02 «Прамысловая электроніка» для дзённай, завочнай, дзённай скарочанай і завочнай скарочанай форм навучання;

– быў распрацаваны вучэбны план па спецыяльнасці 1-53 01 07 «Інфарматычныя тэхналогіі і кіраванне ў тэхнічных сістэмах», у якім 17 дысцыплін сінхронізаваны па гадзінах з вучэбным планам спецыяльнасці 1-36 04 02 «Прамысловая электроніка» для чытання лекцый у агульным студэнцкім струмяні;

– усе 62 дысцыпліны, замацаваныя за кафедрай, былі забяспечаны вучэбнымі праграмамі, пры гэтым па кожнай з дысцыплін новага (4-гадовага) вучэбнага плана спецыяльнасці былі распрацаваны новыя праграмы.

З улікам патрабаванняў рынку працы і перспектывных сектараў эканомікі актуальнай задачай з'яўлецца мадэрнізацыя зместу вучэбных планаў спецыяльнасцяў, замацаваных за кафедрай. Перспектывны спіс зачынных (арыентаваных на будучыя «кропкі росту») дысцыплін па замацаваных за кафедрай спецыяльнасцях паказаны ў табл. 3. Дадзеныя дысцыпліны прызначаны для ўключэння ў склад кампанента ўстановы вышэйшай адукатыі і кампанента па выбары студэнтаў вучэбнага плана спецыяльнасці.

**Перспектывы ўны спіс зачынных дысцыплін для спецыяльнасцей
1-36 04 02 «Прамысловая электроніка» і 1-53 01 07 «Інфармацыйныя
тэхналогіі і кіраванне ў тэхнічных сістэмах»**

| Спецыяльнасць 1-36 04 02 «Прамысловая электроніка» | Спецыяльнасць 1-53 01 07 «Інфармацыйныя тэхналогіі і кіраванне ў тэхнічных сістэмах» |
|--|---|
| 1. Электронныя сістэмы кіравання і рэгулявання 2. Прыкладная тэорыя надзеянасці 3. Распрацоўка ўбудаваных сістэм 4. Інжынерыя аптычных камунікацый 5. Мабільныя сістэмы жыщезабеспячэння 6. Тэхналогіі і аппаратура бесправаднога доступу 7. Інтэлектуальныя сістэмы кіравання і падтрымкі прыняцця рашэнняў 8. Сістэмы дыягностикі матэрыялаў і дыстанцыйнага маніторынгу аб'ектаў | 1. Тэхналогіі размеркаваных сістэм 2. Абдудаваныя сістэмы 3. Інтэлектуальныя сістэмы кіравання 4. Ідэнтыфікацыя і дыягностика тэхнічных сістэм 5. Адаптыўныя сістэмы кіравання 6. Элементы робататэхнікі 7. Сістэмы дыягностикі матэрыялаў і дыстанцыйнага маніторынгу аб'ектаў 8. Тэхналогіі і сродкі кіравання энергетычнымі сістэмамі |

Прымаючы да ўвагі тое, што новы стандарт прадугледжвае на 20 % менш аўдыторнай работы са студэнтамі (3582 гадзіны супраць 4450), павышаная ўвага на кафедры надаецца ўдасканаленню форм самастойнай работы студэнтаў:

- стварэнне электронных курсаў дысцыплін і месцаванне іх на вучэбным партале ўніверсітэта;
- стварэнне фонда ацэначных сродкаў па дысцыплінах (прыклады рашэння тыповых задач, інжынерных разлікаў, тэставыя заданні для самаправеркі і самакантролю);
- выкарыстанне рэйтынгавай сістэмы ацэнкі ведаў па дысцыплінах;
- дзейнасць на кафедры студэнцкай навучальна-даследчай лабараторыі «Радыёаматар».

Асобнай важнай задачай ва ўмовах 4-гадовага тэрміну навучання з'яўляецца падтрыманне цесных сувязей з прадпрыемствамі і ўстановамі, якія з'яўляюцца заказчыкамі кадраў. Рэальны ўздел прадстаўнікоў заказчыкаў кадраў у адукцыйным працэсе робіцца не толькі мэтазгодным, а практычна неабходным. У гэтым рэчышчы ўяўляецца лагічным крокам замена механізму стварэння філіялаў кафедр на ўдасканалены механізм стварэння базавых арганізацый (прадпрыемстваў) для канкрэтных устаноў вышэйшай адукцыі (УВА) з наступным зместам дачыненняў:

- праходжанне практык студэнтаў і стажыровак выкладчыкаў на прадпрыемстве;
- узгадненне з прадпрыемствам навучальнага плана і навучальных праграм, а таксама тэматыкі дыпломнага праектавання студэнтаў;
- ўздел спецыялістаў прадпрыемства ў ДЭК па абароне дыпломных праектаў;
- ўздел спецыялістаў універсітэта ў навукова-тэхнічным савеце прадпрыемства;
- гарантаваны прыём на працу на прадпрыемства ўзгодненай колькасці маладых спецыялістаў-выпускнікоў канкрэтных спецыяльнасцяў УВА.

Прапанаваны механізм дазволіць павысіць інтэграцыю адукцыйных устаноў і ўстаноў рэальнага сектара эканомікі, павысіць якасць адукцыйнага працэса, зняць проблемы з размеркаваннем маладых спецыялістаў.